

Ашуканцы

— Каб жыць у радасці і шчасці, трэба красці, красці і красці, — рапчуя заявлў, седзячы ля ўёплага ляснога вогнішча, Мікола. — Большых ашуканцаў чым мы, беларускія кантрабандысты, няма на свеце. Ніхто так не ўмее падмануць і мытніка, і паліцыянта. Таму нас са-міх ужо ніхто не ашукае. Мы найвялікшыя на зямлі майстры гэтай справы.

Але гэтая заява выклікала абурэнне ў рэшты п'янай кампаніі, што спынілася пераначаваць у лесе ля Белавежы. Як размова заходзіла пра чеснасць нашай прафесіі, кантрабандыстымаглі спрачацца бясконца. Аргументаў было безліч. Хтосьці сцвярджаў, што менавіта кантрабандны рух тавару ёсьць рухавіком эканомікі, хтосьці даводзіў, што без нашай працы найбяднейшыя колы грамадства не будуць у змозе знайсці грошы на штодзённую пахмелку. А Васіль нават дадумаўся зая-віць, што дзяржаўныя чыноўнікі наўмысна нас правакуюць нелегальна перавозіць праз мяжу спірт і цыгарэты, каб уладкаваць на ўёплыя мытныя і памежныя па-сады сваіх сваякоў. Аргументы на карысць неабходнасці кантрабанднай прафесіі сыпаліся як лісты ўосені. Жарсці так распаліліся, што ўжо ніхто нікога не слу-

хаў, толькі даводзіў сваё. Хіба спрэчкі зацягнуліся б на тыдзень, калі б заўсёды маўклівы, няголены, нямыты і ўвесь час п'яны Юрка, вывярнуўшы свае налітая спіртам шалёныя вочы, не папрасіў усіх на пару хвілінаў заткнуцца. Прычым зрабіў ён гэта такім гучным голасам, што анямелі не толькі ўсе прысутныя там паплечнікі цёмнай кантрабандай справы, але нават ранішняя шпакі, што залівалі лясок сваімі птушынімі пералівамі, змоўклі. Нехта потым жартаваў, што гэтыя лясныя пеюны ажно цэлы месяц баяліся раскрыць дзюбы. Толькі адзін сабака з Белавежы адважыўся падаць голас пасля таго, як перагрымеў гарматны бас двухметровага пузата горкі. І то чамусьці завыў ваўком.

— Не, хлопцы, не мы найвялікшыя ашуканцы на свеце, — рэзка заяўвіў Юрка. — Найвялікшыя ашуканцы — гэта хахлы. Нават мяне аднойчы ашукалі. Да мяне людзі ўвогуле баяцца падыходзіць. Выгляд у мяне нейкі занадта жахлівы. Нават п'яныя пакупнікі абыходзяць. Таму ў мяне заўсёды спірт самы танны. Прывабліваю людзей цаной. А ўсё адно купляюць толькі тыя, у каго на даражэйшую літроўку ўжо не стае. І то, калі моцна нап'юцца і страх губляюць.

Неяк гандляваў я на беластоцкім рынку. Іншыя гандляры, як заўсёды, далей ад мяне адсунуліся. І раптам паддлятае маладая прыгожая хахлушка і пытае, ці можа размясціцца каля мяне. Я вельмі ўзрадаваўся. Нарадзіце, думаю, знайшоўся чалавек, які не на знешнасць глядзіць, а на душу. А душа ў мяне добрая вельмі, чулая. Расклала дзяўчына нейкія радыёдэталі і адразу пакупнік да яе. Узрадаваўся, што знайшоў гэты тавар, кажа, што цэлы месяц шукаў. Толькі вось грошай няма з сабой. Просіць дзяўчыну, каб не прадавала нікому. Злётае, маўляў, за грапышма і ўвесь тавар забярэ. І суму называе такую, што я за год не зарабляю. Толькі ён адышоўся, як прылітае нейкі ўкраінец і кажа, каб дзеўка збіралася, бо аўтобус ад'язджае. А дзяўчыно ў плач,

просіць, каб пачакалі трошкі. А той нават слухаць не хоча. Крыгчыць, што ён адказны за парадак у групе і ўсе адну чакаць не будуць. Дзяўчына стала збірацца, разраўлася зусім. Слёзы як боб па шчаках коцяцца. Шкода мне яе стала. Я як крыкнуў на таго кіраўніка групы, аж ён прысёў. Што, кажу, зусім сэрца не маеш?! Дай чалавеку зарабіць! А ён мне адказвае, што калі я такі добры, то няхай сам і купляю ў дзеўкі тавар. Дзяўчына адразу за гэтую ідэю ўхапілася. Просіць, каб хоць за палову цаны купіў. Маўляў, хутка прыйдзе той пакупнік — і я зараблю, а ёй назад на Украіну не везці гэтыя рэчы. Заплаціў я ёй і стаў чакаць пакупніка. Гадзіну чакаю, другую, а яго няма і няма. Ужо і людзі разышліся, і рынак зачыняюць, а майм дэфіцитным таварам ніхто і не зацікавіўся.

Не ведаю колькі я яшчэ стаяў бы, каб не дырэктар рынку. Падышоў ён да мяне, спачувальна пакруціў галавой ды кажа:

— Ва ўкраінкі купіў?

— Ага, — адказваю.

— Ну то выкінь гэтую дрэнь, ды едзь сабе адпачавай. Тая ўкраінка кожны дзень такому дурню як ты нешта падсоўвае. Абрыдла мне ўжо глядзець, як вы кожны дзень да ночы чакаеце нейкага пакупніка. Той пакупнік разам з гэтай дзеўкай і так званым кіраўніком групы зараз недзе твае грошы праліваюць і з цябе, дурня, смяюцца.

Вось я і кажу, хлопцы, каб не хваліліся вы адзін перад другім, што мы добра ўмеем абдурваць. Далёка нам да сапраўдных ашуканцаў.